



## Сотрудничество

**В Гродно прошла международная конференция «Преимущества и особенности работы субъектов бизнеса в условиях ЕАЭС в 2016 году»**

Мероприятие проводится под председательством члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлана Алдабергенова. В ней принимают участие представители и дипломатические миссии стран-членов Евразийского экономического союза. Для участия приглашены руководители государственных органов, депутаты парламентов, судьи Евразийского экономического союза, представители научных кругов, бизнес-сообщества, а также конкурентных ведомств стран-членов Союза и СНГ, руководители антимонопольных органов ряда зарубежных стран (Японии, Южной Кореи, Австрии, КНР и другие), приграничных областей России.

Приветствуя участников встречи, председатель облисполкома Владимир Кравцов отметил, что конференция поможет лучше оценить бизнес-климат в экономическом союзе, понять механизмы взаимодействия, «правила игры», придаст хороший импульс для конкретных дел и поможет согласовать многие вопросы сотрудничества.

По его словам, Гродненщина торгует с 110 государствами мира,



товары поставляются более чем в 90 стран. Основной торговый партнер – Россия. Товарооборот области с Российской Федерацией за истекший период нынешнего года составил 558,3 миллиона долларов. Среди стран, входящих в Евразийский экономический союз, на втором месте по товарообороту Казахстан (14,3 миллиона долларов). С Арменией товарооборот составляет более 2,2 миллиона в долларах, с Кыргызстаном – 2,1 миллиона долларов. Нарастанию взаимной торговли содействует развитие побратимских отношений между Гродненской областью и регионами разных стран. В настоящее время действуют соглашения с администрациями 23 российских регионов, 4 областями Казахстана, Джалал-Абадской

областью Кыргызстана и Ширакским марзмом Армении. Сотрудничество со странами ЕАЭС не ограничивается экономикой. Развиваются связи в сфере науки, культуры, образования, спорта и туризма.

На международной конференции рассмотрены вопросы обеспечения равных условий конкуренции и свободного перемещения товаров на трансграничных рынках стран-членов Союза в различных отраслях экономики и снятия барьеров во взаимной торговле, соблюдения запретов на недобросовестную конкуренцию, антиконкурентные соглашения, злоупотребление доминирующим положением, вопросы гармонизации и совершенствования антимонопольного законодательства, нало-

государственных закупок и другие.

Выступая с докладом член Коллегии (министр) ЕЭК Нурлан Алдабергенов рассказал, что Евразийская экономическая комиссия постоянно работает над формированием благоприятных условий для конкуренции. Это способствует увеличению объемов взаимной торговли между странами ЕАЭС. Среди основных направлений деятельности Комиссии Нурлан Алдабергенов выделил совершенствование контроля прозрачности и справедливости осуществления государственных закупок, мониторинг состояния конкуренции и исследование товарных рынков, а также проведение исследований и возбуждение дел о нарушении правил конкуренции.

Помощник Президен-

та - главный инспектор Гродненской области Сергей Ровнейко в беседе с журналистами отметил, что устранение барьеров в торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должно происходить в ускоренном темпе. Главным сегодня является создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов, либерализация общего рынка транспортных услуг и совершенствование системы государственных закупок. Это послужит существенному снижению затратности экономик стран ЕАЭС, что в результате даст толчок к развитию взаимовыгодной производственной кооперации.

В ходе конференции подписан меморандум о сотрудничестве в области конкурентной политики между министерством анти-

монопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и государственным агентством антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики. Документ подписали министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимир Колтович и директор государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики Болсунбек Казак.

Участники конференции побывали на промышленных предприятиях: Гродненском мясокомбинате, табачной фабрике «Неман», Скидельском сахарном комбинате.

«Гродзенская праўда»

Фото М. ИСАЧЕНКО

## Акценты

# Перевес в пользу женщин

100-летний рубеж на Гродненщине преодолели 89 долгожителей

По данным Минтруда и соцзащиты, на 1 октября нынешнего года в республике насчитывалось пять белорусов в возрасте 110 лет и старше, из них два человека, проживающие в Гродненской и Минской областях, находятся в возрастной категории 115 лет и старше. Столетний рубеж пре-

одолели 464 жителя Беларуси.

Среди регионов страны лидером по числу долгожителей традиционно является Гродненская область: здесь на 1 октября текущего года было 89 человек старше 100 лет. На втором месте - Витебская область (70 человек), на третьем - Минская об-

ласть (68). В Гомельской области проживали 66 человек, отметивших свой вековой юбилей, в Минске - 59, в Брестской области - 58, в Могилевской области - 54.

Следует отметить, что женщины преобладают среди отечественных долгожителей с шестикратным перевесом: свой 100-летний юби-

лей уже отметили 399 женщин и 65 мужчин.

Согласно общепринятой в геронтологии классификации, к пожилому относятся люди в возрасте с 60 до 75 лет, к людям старческого возраста - старше 75 лет, к долгожителям - после исполнения 90 лет.

БЕЛТА

# 2 января будем отдыхать

Совет Министров постановлением №912 от 9 ноября 2016 года утвердил график переноса рабочих дней в 2017 году. Соответствующая информация размещена на официальном сайте правительства, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, рабочие дни в 2017 году переносятся с понедельника 2 января на субботу 21 января; с понедельника 24 апреля на субботу 29 апреля; с понедельника 8 мая на субботу 6 мая; с понедельника 6 ноября на субботу 4 ноября.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством. Постановление принято согласно ч.6 ст. 136 Трудового кодекса Республики Беларусь.



# Воранава запрашае на «Дажынкi»

18 лістапада Воранава запрашае на адно з самых чаканых і масавых свят Гродзеншчыны – «Дажынкi-2016».

Менавіта тут аграры Гродзенскай вобласці адсвяткуюць сваё прафесійнае свята. Культурная праграма «Дажынак» уразіць жанравай разнастайнасцю. Будучы прадстаўлены фальклорныя, эстрадныя і харэаграфічныя творчыя калектывы. Каля 5000 артыстаў будучы заздзейнічаны на канцэртных пляцоўках.

Ад парка да школьнага стадыёна раскінуцца гандлёва-выставачныя і культурна-забаўляльныя зоны.

З 9.00 гадзін пачнуць сваю працу выстаўка-кірмаш сельскагаспадарчай прадукцыі «Слаўлю працу тваю, хлеб-бароб!»; выстаўка-продаж харчова-прамысловых тавараў «Воранаўшчына гасцінная» і вырабаў майстроў дэкарatyўна-прыкладнага мастацтва «Жываворныя крыніцы».

Гасцей свята будучы чакаць на тэматычных сельскагаспадарчых падворках раёнаў Гродзенскай вобласці «Будзь здаровы, гаспадар, будзь здарова, гаспадыня!». Сваёй разнастайнасцю здзіўіць выстаўка-конкурс караваяў раёнаў «Жыві, яго Вялікасьц Хлеб!». Яркі фон «дэбоннай» выстаўкі створачы фларыстычныя пано і дэкарatyўныя снэпы, зробленыя калектывамі школ раёна.

Цэнтральную плошчу райцэнтра

ўпрыгожыць галоўны знак свята – шмат ярусны 4-метровы сноп, сабраны з хлебных ніў Воранаўшчыны.

У 11.00 гадзін у гарадскім цэнтры культуры і вольнага часу адбудзецца выстаўка-прэзентацыя прамысловага патэнцыялу прадпрыемстваў раёна.

На школьным стадыёне моладзь Гродзеншчыны зможа пазнамацца з прызы ў «Сельскай вясёлай эстафеце». Тут жа адбудзецца фінал абласнога праекта БРСМ «Сельскія «Алімпійскія гульні»».

Знакавай падзеяй абласнога фестывалю стане адкрыццё сацыяльна-значнага аб'екта – гарадскога парка. Гасці свята змогуць ацаніць яго пераўтварэнне пасля рэканструкцыі. Сапраўдным упрыгожаннем зоны адпачынку варанаўчан стане аляя драўляных скульптур. Яна складзецца з работ, прадстаўленых усімі раёнамі вобласці. Кожны паспрабуе перадаць у розных фігурах каларыт свайго краю.

Пасля рэканструкцыі парку змянілася і летняя эстрада. Суды самых маленькіх гасцей свята запрашае «Гульнёвы падворак».

З 11.00 гадзін у г.п. Воранава будучы працаваць тры адкрытыя канцэртныя пляцоўкі: у гарадскім парку «Ад зерня да каравая», на вуліцы Юбілейнай «Роднай зямлі шматгалоссе», на цэнтральнай плошчы «Свята склікае сяброў» і «Палітра талентаў». Адзін адна на сцэне будучы змяняць лепшыя творчыя калектывы Гродзеншчыны.

Усе жыхары і гасці райцэнтра ў 13 гадзін 15 хвілін змогуць павітаць святочную калону ўдзельнікаў урачыстага шэсця пераможцаў абласнога спаборніцтва па ўборцы ўраджаю 2016 года.

Галоўная ўрачыстасць свята будзе праходзіць у гарадскім цэнтры культуры і вольнага часу. Цырымонія ўзнагароджвання пераможцаў сельскагаспадарчай галіны Гродзеншчыны ўпрыгожыць святочны канцэрт. На сцэне абноўленага цэнтра культуры выступіць ансамбль танца, музыкі і песні «Белья росы» з Гродна, здзіўіць віртуознай іграй на скрыпках група PALLADIUM Electric Band, парадуе спевам Іскіў Абалян.

З 18 гадзін 30 хвілін на галоўнай сцэне свята (цэнтральная плошча) ў рамках акцыі ФПБ «Мы – вмісте!» выступіць артысты беларускай эстрады Вольга Плотніківа, Саша Нэма, Эдуард Ханок. На гэтай жа сцэне адбудзецца ўшанаванне працоўных дынастыяў Воранаўскага раёна, маладых спецыялістаў і іх настаўнікаў.

Яркім акцэнтам завяршэння сельскагаспадарчага фестывалю-кірмашу «Дажынкi-2016» стане святочны феерверк.

Для жыхароў Воранаўскага раёна свята не завяршыцца. 19 лістапада пройдуць урачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя 480-годдзю гарадскога пасёлка. Удзел у свяце прымуць і гасці з-за мяжы, прадстаўнікі гарадоў-пабрацімаў з Літвы, Расіі, Казахстана. На сцэне гарадскога цэнтра культуры і вольнага часу будучы адзначаны заслужаныя людзі раёна. Незабудунае шоу падорыць глядачам Гродзенскі музычны тэатр «Рада».

## Праграма абласнога фестывалю-кірмашу працаўнікоў вёскі «Дажынкi – 2016»

18.11.2016г.

г.п.Воранава

- 9.00. Святочная выстаўка-продаж харчова-прамысловых тавараў «Воранаўшчына гасцінная»
- 9.00. Выстаўка-кірмаш сельскагаспадарчай прадукцыі «Слаўлю працу тваю, хлеб-бароб!» (вул.Кастрычніцкая)
- 9.00. Выстаўка-продаж вырабаў майстроў дэкарatyўна-прыкладнага мастацтва «Жываворныя крыніцы» (вул.Савецкая)
- 10.00.Выстаўка тэматычных сельскагаспадарчых падворкаў раёнаў Гродзенскай вобласці «Будзь здаровы, гаспадар, будзь здарова, гаспадыня!» (гарадскі парк)
- 10.00.Выстаўка-прэзентацыя прамысловага патэнцыялу прадпрыемстваў Воранаўскага раёна (гарадскі цэнтр культуры, 2 паверх)
- 10.00.Выстаўка-конкурс караваяў раёнаў Гродзенскай вобласці «Жыві, яго Вялікасьц Хлеб!» (плошча, вул.Савецкая)
- 10.00. Спартакіяда Гродзенскай вобласці для вясковых жыхароў «Залаты колас» (гарадскі парк)
- 11.00.Цырымонія адкрыцця гарадскога парка (гарадскі парк)
- 11.00.Фальклорная пляцоўка «Ад зерня да каравая» (гарадскі парк)
- 11.00.Святочны канцэрт творчых калектываў Гродзенскай вобласці «Свята склікае сяброў» (галоўная сцэна, плошча, вул.Савецкая)
- 11.00.Святочны канцэрт творчых калектываў Гродзенскай вобласці «Роднай зямлі шматгалоссе» (вул. Юбілейная)
- 11.00.У гасці запрашае «Гульнёвы падворак»:
  - дзіцячыя атракцыёны,
  - дзіцячыя музычна-забаўляльныя праграмы (гарадскі парк)
- 11.00.Культурна-сельскагаспадарчы спаборніцтва «Вясковая вясёлая эстафета» (школьны стадыён вул. А.І.Канарчыка)
- 11.00.Абласны праект «Вясковыя «Алімпійскія гульні»» (школьны стадыён вул. А.І.Канарчыка)
- 13.00.Пастраенне святочнай калоны ўдзельнікаў урачыстага шэсця пераможцаў абласнога спаборніцтва па ўборцы ўраджаю 2016 года (вул. Юбілейная)
- 13.30.Цырымонія святочнага адкрыцця абласнога фестывалю-кірмашу працаўнікоў вёскі «Дажынкi-2016» (гарадскі цэнтр культуры)
- 14.00.Цырымонія ўручэння прэмія пераможцам спаборніцтва па ўборцы ўраджаю 2016 года «Са святам, людзі працы!» (гарадскі цэнтр культуры)
- 16.00.Канцэртная праграма калектываў і выканаўцаў эстраднай творчасці Гродзенскай вобласці «Палітра талентаў» (галоўная сцэна, плошча, вул.Савецкая)
- 16.00.Рэтра-дыскатэка «А музыка гучыць...» (гарадскі парк, летняя эстрада)
- 18.30.Рэспубліканская народна-патрыятычная акцыя Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі «Мы – вмісте» з удзелам фіналістаў рэспубліканскага прафсаюзнага конкурсу творчасці працоўных калектываў «Новыя імена Беларусі» і зорак беларускай эстрады (галоўная сцэна, плошча, вул.Савецкая)
- 21.00.Святочны феерверк(пл. вул. Савецкая)

### Социум

# Санаторий на дому

В конце октября в Мостах стартовал социальный проект «Санаторий на дому», разработанный совместно Центром социального обслуживания населения Мостовского района и Мостовской районной больницей.

Как рассказала директор Центра социального обслуживания населения Елена Васильевна Мелешко, социальный проект «Санаторий на дому» позволит в домашних условиях оказывать пожилым людям, находящимся на учете в отделении социальной помощи на дому, комплекс социально-медицинских, оздоровительных, реабилитационных, профилактических и других мероприятий. Он направлен, в первую очередь, на повышение уровня и качества жизни

пожилых людей и инвалидов, профилактику заболеваний, укрепление здоровья и продление активного долголетия. В настоящее время подобным образом оздоравливаются пятеро жителей города Мосты пожилого возраста, которые находятся на обслуживании социального отделения социальной помощи на дому. Бесплатно им оказывается лечебная и психологическая помощь, проводятся занятия по лечебной физкультуре, беседы по здоровому

образу жизни, правильному питанию, профилактике заболеваний. Оздоровительный курс составляет от 7 до 14 рабочих дней. Безусловно, оказание всех услуг осуществляется в соответствии с назначением врача. Кроме того, в Мостовской центральной больнице был проведен семинар-практикум по обучению социальных работников отделения социальной помощи на дому основным навыкам оказания комплекса социально-медицинских услуг. -- Мы очень надеемся,



что проект «Санаторий на дому» будет востребован среди мостовчан старшего поколения, -- поддержала Елена Васильевна Мелешко. -- Полноценная реабили-

тация даст возможность многим из них улучшить состояние своего здоровья прямо дома, что для пожилого человека является немаловажным фактором. **Н.БЕЙДУК**

На снимке: во время семинара-практикума по обучению социальных работников основам оказания комплекса социально-медицинских услуг.

### Призыв-2016

# Осень. Юноши идут служить

8 ноября в здании Мостовского районного военного комиссариата прошёл День призывника.



Фото автора

Начальник группы призыва райвоенкомата майор Анатолий Анатольевич Давиденко рассказал будущим защитникам Отечества, через что в ближайшем время им предстоит пройти, а также вручил повестки. -- Всего этой осенью на срочную военную службу отправится 41 мостовчанин, на службу в резерве -- 7. Из числа новобранцев 5 человек пройдут службу в 38-й десантно-штурмовой бригаде города Бреста, 18 парней будут служить в составе Западно-оперативного командования, а также по 8 человек -- в органах пограничной службы и в городе Марына Горка, -- рассказал Анатолий Анатольевич. Из всех призывников около 20 процентов человек, имеющих высшее образование, отправятся на службу сроком на один год, остальные будут служить полтора года. Первая отправка призывников пройдёт 16 ноября. Они отправятся в воздушно-десантные войска. Последняя «партия» будущих защитников Отечества 21 ноября уедет в органы пограничной службы. -- Для меня не имело значения, куда пойду служить. Готовы идти в спецназ, значит, так должно быть. Я готов к службе. Волнения нет, присутствует интерес. Ведь это новый этап в моей жизни и жизни моих друзей и сверстников, -- поделился своими мыслями призывник Артём Пужель.

В.СТАСЮКЕВИЧ

### Конкурс

# Достоинно себя показали

3 ноября в здании Гродненского областного дворца творчества детей и молодёжи прошёл интеллектуальный фестиваль «Кубок Кронана-2016». Представят Мостовский район посчастливилось двум командам: «Симс» и «Сократовцы», состоявшим из учеников 8-9 классов ГУО «Средняя школа №2».

Сами участники команд являются членами интеллектуального клуба «Сократ» Мостовского районного центра творчества детей и молодёжи. Помогает ребятам обновлять и получать новые знания учитель гуманитарных наук средней школы №2 Ирина Николаевна Панок.

Первоначально в МРЦДТДМ проходят районные интеллектуаль-

ные игры, где участники показывают все свои знания. Команды, которые заняли 1-2 места, в дальнейшем отправляются на областной турнир, который проводится ежегодно. -- Рассказывает Ирина Николаевна. Областной фестиваль «Кубок Кронана-2016» проводился впервые. Всех присутствовало 43 команды, которые участвовали в трёх играх: «Рисуйки», «Де-

цибаллы», «Своя игра». Вопросы были разные как по сложности, так и по тематике (культура Беларуси, литература, медицина и другое). -- Результаты нынешних игр будут известны в ближайшее время. Но я довольна тем, что наши ребята проявили себя достойно и активно. А по результатам игры «Рисуйки» мы вошли в пятёрку лидеров. Надеюсь, что в конечном результате выйдем в

В.СТАСЮКЕВИЧ

### Акция

# Шаги к здоровью

С 14 по 19 ноября в Мостовском районе пройдёт мероприятие информационно-образовательной акции «Шаги к здоровью».

В ноябре отмечается сразу два Единых дня здоровья: 14 ноября -- Всемирный день борьбы против диабета, 17 ноября -- Всемирный день некурения, который проходит под знаком профилактики онкологических заболеваний, -- подчеркнул главный врач Мостовского райЦГЭ А. М. Трачук.

Во время проведения акции в учреждениях медицины, культуры, образования, спорта, на предприятиях торговли будут организованы информационно-образовательные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, организованы выставки специальной литературы, оформлены «уголки здоровья».

Для оказания консультативной помощи по проблемным вопросам здорового образа жизни будет организована работа телефона доверия в Мостовском райЦГЭ -- 3-24-31.

14 ноября, с 8.00 до 12.00 часов, по телефону 2-10-94 пройдёт прямая телефонная линия с врачом-эндокринологом Мостовской ЦРБ Оксаной Геннадьевной Халько. 18 ноября, с 8.00 до 12.00 часов, по телефону 2-19-10 можно задать вопросы врачу-онкологу Мостовской ЦРБ Виктору Михайловичу Гоману. **Н. ШЕВЧИК**

### К сведению населения

**15 ноября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов** в здании Мостовского райисполкома (третий этаж, кабинет 301) будет проводиться приём граждан с одновременным проведением прямой телефонной линии по телефону 3-22-56 председателем Комитета государственного контроля Гродненской области **ГЕРАСИМОВЫМ Василием Николаевичем**. Предварительная запись будет вестись по телефону 3-32-35.

**16 ноября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов** в административном здании открытого акционерного общества «Рогозницкий крахмальный завод» по адресу: д. Ляда, Мостовский район, будет осуществляться выездной приём граждан председатель Мостовского районного Совета депутатов **ТАБАЛА Валерий Иванович**. Предварительная запись будет вестись по тел. 4-60-52.

**15 ноября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов** по телефону 8-0152-79-71-86 будет действовать прямая телефонная линия с начальником УВД Гродненского облисполкома полковником милиции **СИНЯВСКИМ Вадимом Ивановичем**.

### Факт нашага жыцця

У абласным фестывалі-кірмашу працаўнікоў вёскі «Дажынкi-2016» у Воранава прыме ўдзел і дэлегацыя Мастоўскага раёна, якую ўзначаліць старшыня раённага выканаўчага камітэта **Юрый Мікалаевіч Вяляята**.

Акрамя таго, гасцей і ўдзельнікаў галоўнага сельскагаспадарчага свята года сваёй творчасцю, задушэўнымі песнямі і, як заўсёды, яркім выступленнем парадуюць артысты народнага ансамбля народнай песні «Ярыца». Работы дэкарatyўна-прыкладнага мастацтва на выстаўцы-продажы ў Воранава прадставіць у тым ліку і майстры Мастоўскага раённага цэнтра рамёстваў. З выдумкай і фантазіяй, песнямі, трапным народным гумарам, прыветлівасцю і невычэрпным аптымізмам будучы сустракаць гасцей на сваім тэматычным сельскагаспадар-

чым падворку работнікі сельгаскааператыва «Азяранскі». Спартыўны запал, спрыт, кемлівасць, моцны характар і камандны дух на пляцоўках свята прадэманструюць актывісты Мастоўскай раённай арганізацыі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, а таксама фізкультурнікі -- прадстаўнікі працоўных калектываў раёна. Так, за званне сельскіх алімпійцаў у фінале абласнога праекта БРСМ «Сельскія «Алімпійскія гульні»» паспрачаеца каманда закрытага акцыянернага таварыства «Гудзевічы». Юанкі і дзвучаць будучы

# Парадуець творчасцю і спрытам

спаборнічаць у вайейболе, дартсе, армрэслінгу, гравым спорце, шашках і шахматах. Удзел у «Сельскай вясёлай эстафеце» прымуць прадстаўнікі філіяла «Дубна» ААТ «Агракамбінат «Скідзельскі». Тут, каб перамагчы, трэба быць не толькі спрытным, дакладным, упэўненым у сабе, але і неабходна прывіць кемлівасць і вынаходлівасць. Рыхтуюцца да фізкультурнага раёна і да удзелу ў спартакіядзе Гродзенскай вобласці для вясковых жыхароў «Залаты колас». У спартыўнай спрэч-

Н.ШЭУЧЫК

Нашы ветэраны

# Жыццё пражыцц - многае перажыцц

**Для людзей старэйшага пакалення сёмага лістапада -- дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі -- памятная дата. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Міхаіла Іосіфавіча Якубчыка з вёскі Падбараны, што на тэрыторыі Лунненскага сельскага Савета, гэты дзень памятны ўдвай, бо якраз на яго прыпадае ўласны дзень нараджэння.**

Сёлета Міхаіл Іосіфавіч адзначыў 90-гадовы юбілей. Бацьку, дзядулю і прадзядулю віншавалі родныя. З пажаданнямі здароўя і падарункамі наведалі ветэрана загадчыца аддзялення тэрміновай сацыяльнай дапамогі ДУ "Цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Мастоўскага раёна" Вікторыя Вацлаваўна Бабілевіч і адказны сакратар раённага савета ветэранаў Уладзімір Юльянавіч Жылеўскі. Работнікі аддзялення цэнтэра Валерыі Іванавіч Кушмар і Валерыі Барысавіч Перашын аказалі Міхаілу Іосіфавічу і яго жонцы Раісе Макараўне канкрэтную дапамогу. Ад свайго мінулага нікуды не падзеца і не схавацца. Звычайна, у дні

свайх шанюных юбіляў глядзіш на мінулае з вышыні пражытых гадоў. За плячымі Міхаіла Іосіфавіча і Раісы Макараўны доўгае цяжкае, але дастойна пражытае жыццё, на якое можна азірнуцца са спакойным сумленнем. Шэсцьдзясят год яны ідуць поруч па адной жыццёвай дарозе. У гэтых мілых бабулі і дзядулі можна паушыцца жыццёвай мудрасці, умённа пераадолець цяжкасці, дастойна сустрэцца выпрабаванні лёсу. Маладым хлопцам Міхаілу студзені сорак пятага быў мабілізаваны на фронт. У складзе 1 Беларускага фронту камандзірам гарматы ў званні старшага сяржанта ён з баямі прайшоў



Польшу і Германію. Пад Франкфуртам на Одэры быў паранены, тры месяцы пражэў у шпіталі. Ужо пасля перамогі над фашысцкай Германіяй да пяцідзясятага года служыў у Польшы. Пасля службы вярнуўся ў родную вёску і ўсё сваё свядомае жыццё займаўся самай мірнай працай -- вырошчываў хлеб: працаваў на трактары, а ў час жніва перасядаў на камбайн. На рабоце ў калгасе ён і сустрэў сваю будучую жонку, яна працавала ў паляводства. Маладыя людзі пажаніліся, жонка пераехала, як і вялося ў тых часы, у дом мужа і яго бацькоў. Ужо пазней маладыя дабудоўвалі і пашыралі бацькоўскую

хату, у якой жыўць і сёння. Бог даў ім доўгі век і чацвёрта дзяцей. Сёння жыве ў Гродне толькі дачка Галіна. У свой час Раісе Макараўне і Міхаілу Іосіфавічу давялося пахаваць трох сыноў. Боль ад страты дзяцей не прайшоў і сёння. Яго сущыць на нейкі час могуць толькі праўнукі, якія амаль кожныя выхадзіны і святочныя дні прыязджаюць пагасціць да дзядулі і бабулі. У прысутнасці праўнучкаў старэйшае пакаленне Якубчыкаў маладзее і ажывае душой. Жыццё працягваецца...

Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ  
Фота аўтара

Актуальное интервью

# Газовая плита как барометр безопасности

В Мостовском районе насчитывается 16258 абонентов природного и сжиженного газа. Одним их актуальнейших вопросов в последнее время является замена старых, выработавших свой ресурс газовых плит, на новые. Так, за 10 месяцев текущего года в районе было заменено 980 единиц газоиспользуемого оборудования, большинство из которого составляют газовые плиты.

За некоторыми разъяснениями по этому поводу мы обратились к начальнику Мостовского района газоснабжения Валентину Александровичу КУЛЁШУ.

-- Валентин Александрович, по эксплуатации какого времени становится небезопасной и возникает необходимость в её замене?  
-- Завод-изготовитель предусматривает в среднем от 10 до 14 лет эксплуатации газового оборудования, в том числе и газовых плит. Но при проведении нашими специалистами постоянной диагностики их технического состояния, в том числе в целях определения остаточного ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации этот срок возрастает до 20 лет. Пользование газовой плитой свыше этого предельно возможного периода уже небезопасно, так как все узлы и детали изнашиваются, устаревают и физически, и морально. А новых запасных частей к плитам старых моделей не выпускают.  
-- То есть, с виду газовая плита может выглядеть аккуратной, годной для эксплуатации, но её внутренние ресурсы уже выработаны?  
-- Именно так. Аргумент, что двадцатилетняя плита хорошо работает и потому не требует замены, не совсем уместен, когда речь идет о безопасности. Ведь в один самый неподходящий момент всё может измениться.  
-- А каким образом выявляются газе приборы, требующие замены?  
-- Во время работы смотровых

комиссий, куда входят и наши специалисты. Совместно они осуществляют проверки состояния жилых помещений мостовчан как в городе, так и на селе. Также во время проведения очередного или заявочного технического обслуживания газовых приборов.  
-- Как поступает с теми, кто категорически не соглашается на замену газовой плиты?  
-- Вначале пытаемся поговорить с человеком, объяснить ему, что это, прежде всего, вопрос безопасности. Если же уговоры не помогают, идём на крайнюю меру: устанавливаем запрет на доставку газа, когда установка работает на сжиженном газе, отключаем плиту от системы газоснабжения, когда на природном.  
-- А если у человека имеется какая-то очень важная причина, например, отсутствие денег?  
-- Мы предлагаем нашим потребителям очень широкий ассортимент газовых плит «фест» как за полную стоимость, так и с рассрочкой платежа на 6 месяцев. Обращая внимание, что монтаж, замену газового оборудования и его ремонт, а также переподключение могут выполнять только прошедшие обучение специалисты Мостовского района газоснабжения. Самовольно выполнять эти работы строго запрещается.  
-- Ещё один нюанс. Пару лет назад подключение газовых плит велось на гибких металлических шлангах. Сейчас их

тоже рекомендуют поменять. Почему?  
-- Дело в том, что использованные ранее металлические шланги очень быстро выходят со строя. Было несколько таких случаев, что они лопались внутри металлической обметки и пропускали газ. Утечка вроде бы и небольшая, но найти её довольно трудно, да и устранить невозможно. Поэтому мы и рекомендуем заменить металлические шланги, у которых закончился срок эксплуатации, на новые (резиновые, металлорукава).  
-- А можно ли использовать гофру в системе дымоудаления этого материала также очень много разговоров.  
-- Для вентиляции её использовать можно, а вот в качестве дымоотводящих патрубков от газовых котлов и водонагревательных колонок к дымоходам -- категорически запрещено. Дело в том, что гофры тонкостенные, часто прогорают, а это может привести к трагедии, в том числе, к отравлению угарным газом жильцов дома или квартиры. К слову, замечу, что уже поступили в продажу сигнализаторы угарного газа, которые мы рекомендуем к установке в жилых домах, где имеются газовые котлы и колонки. За более подробной информацией можно обращаться в Мостовский район газоснабжения.  
Беседовала Н.ШЕВЧИК

Образование

# Отдохнули отлично, чтобы также учиться

Осенние каникулы завершились. Школьники сели за парты с новыми силами. Где ребята черпали их во время короткой выходной недели, мы поинтересовались у заместителя директора по учебной работе, курирующего начальные классы, одновременно и директора школьного лагеря ГУО «Средняя школа № 2 г. Мосты» Натальи Николаевны ПОПЕНЮК.

Для учеников 1-4 классов была организована работа школьного лагеря дневного пребывания «Дружба». К слову, аналогичный вид каникулярного досуга действовал и в других учебных заведениях города.  
-- Согласно плану, двадцать человек смогли воспользоваться возможностью провести осенние каникулы в «Дружке». В первую очередь, предлагали детям из многодетных и опекунских семей. На этот раз у нас были один человек -- из опекунской семьи, семь ребят -- из многодетных и шесть -- из неполных семей. Но в приоритете малышки 1 и 2 классов, - рассказала Наталья Николаевна Попенюк.  
Свежие фрукты и овощи присутствовали на тарелках юных посетителей лагеря ежедневно. Кормили вкусно, трижды в день: завтрак, обед, полдник -- все, как положено. Разнообразие выходных будней составляли тематические программы с конкурсами, игры на свежем воздухе. И обязательно дневной сон. Ведь так важно запастись новыми силами и витаминами перед очередными учебными нагрузками.  
Школьный лагерь был платный: 6 рублей за 6 дней. Но это лишь частичный взнос родителей, - поясняет директор лагеря.  
Мозг работает слаженно и продуктивно, если давать телу физические нагрузки. Поэтому для наиболее спортивных ребят коллектив второй школы организовал ещё спортивный лагерь, где ребята тренировались в мини-футболе, пионерболе, волейболе и в других подвижных играх.  
Для учеников средних и старших классов были предложены тематические экскурсии в музей «Лес и человек», в центр ремесел, на спастельную станцию. Кроме того, ребята смотрели кинофильмы и спектакли, посещали творческие мастерские и объединения по интересам, участвовали в игровых, музыкальных и интеллектуальных программах, шашечно-шахматном турнире и областном интеллектуальном конкурсе «Кубок Крона». Также педагогами ЦШ №2 г. Мосты проводились лекторий и консультации для родителей. Учителя посетили и семьи учеников, находящихся в социально опасном положении.  
В. ТРЫКИНА

# Поток туристов увеличился

Более 170 иностранных туристов въехали на территорию парка «Августовский канал» без виз.  
Более 170 иностранных туристов въехали в нашу страну без виз через пункты пропуска в зоне ответственности Гродненской пограничной группы с 26 октября.  
Как сообщил пресс-секретарь Гродненской пограничной группы Сергей Шумейко, с 26 октября по 7 ноября через пункт пропуска «Брузги» пересекли границу без виз 83 гражданина Польши, 4 испанца, по одному гражданину Литвы, Германии и Италии. В пункте пропуска «Привалка» оформили безвизовый въезд 34 гражданина Литвы, 26 латвийцев, 6 финнов, 5 поляков, 1 бельгиец, 1 испанец и 5 лиц без гражданства. Через пункт пропуска «Лесная – Рудавка» въехали 9 граждан Польши.  
При этом отмечается увеличение потока безвизовых туристов. Если в октябре за пять дней таким образом въехали на территорию специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал» 45 иностранных туристов, то за 7 дней ноября – уже 132 человека.

# Фликер незаменим

В связи с сокращением светового дня и ухудшением погодных условий госавтоинспекторы призывают водителей быть предельно внимательными за рулем.  
Примерно за 30–40 метров водитель в темноте замечает пешехода на дороге в ближнем свете фар. Однако этого недостаточно, чтобы избежать наезда. Если фары освещают даже маленький световозвращатель, водитель видит яркую световую точку на расстоянии 140 метров. Использование фликеров снижает травматизм на дороге во множество раз. Следует обязательно перед выходом из дома ранним утром или вечером проверять наличие световозвращающих элементов на одежде, сумке, рюкзаке. Стоит приучить к этому и детей.

# Кто станет «Мисс ЖКХ» Гродненщины

«Мисс ЖКХ» выберут в Гродненской области, сообщил председатель Гродненского областного комитета профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Борис Козелков.  
Заявки на конкурс красоты и грации «Супер леди-2016», который пройдет в Гродно в начале декабря, подали 16 представительниц прекрасной половины человечества, работающие на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания Гродненской области.  
За титул будут бороться девушки самых разных возрастов и профессий, среди них бухгалтеры, инженеры, кассиры, юристы, операторы, диспетчеры.  
«Регистрация участниц завершена. Девушки готовы к конкурсу: берут уроки дефиле, участвуют в фотосессиях, создают яркие образы, которые представят на финальном шоу», - отметил Борис Козелков. Он подчеркнул, что помимо выходов на сцену в вечерней, офисной и спортивной одежде, изюминкой конкурса станет дефиле участниц в шубах белорусского производства.  
«Решающим все же станет творческий конкурс, участникам предстоит продемонстрировать ум, грацию, артистизм, а также умение держаться на публике», - рассказал Борис Козелков.  
Он отметил, что обладательницы титулов и наград в большинстве номинаций выберет профессиональное жюри. Проголосовать за понравившуюся участницу смогут и интернет-пользователи: на сайте областного комитета профсоюза открыто онлайн-голосование.  
Призом обладательнице главного титула станет уникальная диадема, украшенная камнями и горным хрусталем. Победительницы конкурса также получат подарки от профсоюза и вместе отправятся в туристическую поездку в литовский Тракай.

# Из Волгодонска в Островец

Корпус реактора 31 октября отправлен на Белорусскую АЭС из российской Волгодонска.  
Он изготовлен на волгодонском предприятии «Атоммаш», которое является филиалом АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион «Росатом» - «Атомэнергомаш»). Как пояснил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никителов, корпус реактора должен быть доставлен на площадку в Островец до конца года.  
По его словам, транспортровка изделия до Белорусской АЭС представляет собой сложную логистическую операцию. От завода-изготовителя корпус реактора доставлен на специализированной автомобильной технике на причал Цимлянского водохранилища в Волгодонске. Там начнется речной этап, который продлится до Нововоронежа. Далее до Острова перевозка пройдет по железной дороге на специализированном транспорте.  
Корпус реактора ВВЭР-1200 весит более 330 т, его высота - 13 м, диаметр - 4,5 м.  
В ходе изготовления корпуса реактора для БелАЭС специалисты провели весь комплекс испытаний изделия, включая гидравлические испытания корпуса со штатной крышкой верхнего блока.  
Производственный цикл изготовления корпуса реактора ВВЭР-1200 с момента начала производства заготовок до отгрузки занимает 36 месяцев. Общий план качества насчитывает 315 контрольных точек. В 74 контрольных операциях принимают участие представители заказчика и специализированной уполномоченной организации. АО «АЭМ-технологии» - единственное в России предприятие, выпускающее полный комплект ядерной паропроизводящей установки АЭС, включая реактор, парогенераторы и др. Производственные мощности «Атоммаш» позволяют выпускать до 4 комплектов оборудования в год.  
Е. ТОМАШУК

# Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области

**13 НОЯБРЯ, 27 НОЯБРЯ**  
Конкурс «СУПЕРБАБУШКА - 2016»  
13 ноября, аг. Милевичи, Мостовский район, 12.00 час.)  
(27 ноября, аг. Пацевичи, Мостовский район, 12.00 час.)  
В Мостовском районе будет проходить смотр-конкурс «Супербабушка - 2016». Организатором конкурса является ГУ «Мостовский РЦК». В конкурсе могут принимать участие женщины, являющиеся бабушками, независимо от возраста.  
Конкурсные задания:  
- «Визитная карточка», рассказ о себе, своей семье, детях, внуках в любой форме;  
- «Любимое хобби», участницы представляют своё любимое занятие;  
- «Творческий конкурс», допускаются привлеченные группы поддержки;  
- «Блиц - интервью», вопросы ведущей.  
Номинации конкурса:  
- «Супербабушка - 2016»;  
- «Самая артистичная бабушка - 2016»;  
- «Самая обязательная бабушка - 2016»;  
- «Самая лучшая хозяйка - 2016».  
Трафик проведения:  
13 ноября в 12.00 час.на базе филиала «Милевичский ЦДК»;  
Филиал «Милевичский ЦДК»;  
Филиал «Львовичский ЦДК»;  
Филиал «Правомостовский ЦДК»;  
СК «Эзерки»  
СК «Полубы»  
27 ноября в 12.00 час. на базе филиала «Пацевичский ЦДК»;  
Филиал «Пацевичи ЦДК»;  
Филиал «Струбица ЦДК»;  
Филиал «Рогозица ЦДК»;  
СК «Зарудавы»  
СК «Милевешчина»  
СК «Пески».

пакт-диска, выпустились 2 нотных сборника «Еврейские молитвы». Руководителем ансамбля Михаил Яковлевич Двилянский отмечен грамотами Министерства культуры Республики Беларусь, управления культуры Гродненского облисполкома, Лидского райисполкома. Благодарственным письмом уполномоченного по делам религии и национальностей Совета Министров Республики Беларусь.

**17 НОЯБРЯ**  
120-летие со дня основания Мирского спиртзавода (г.Мир, Корелинский район, городской дом культуры, в 15:00 час.)  
Мирский спиртзавод -- филиал РУП «Гродненский ликеро-водочный завод «Немансфол», отмечает 120-летие со дня основания. День рождения планируется провести в форме праздничного вечера, который состоится в Городском доме культуры г.г. Мир, в 15:00 час. День рождения завода станет полноценным праздником для всех, чья трудовая жизнь связана с жизнью предприятия.  
В программе праздника:  
- выставка продукции завода;  
- торжественное открытие праздничного концерта;  
- выступление творческих коллективов ГУ «Корелинский районный центр культуры и народного творчества»;  
- чествование руководителей завода, семейных династий, молодых специалистов. Награждение, вручение ценных подарков.  
Вход свободный.

**17 НОЯБРЯ**  
День работников сельского хозяйства (аг. Жировичи или аг. Сеньковщина, Слонимский район, 10.00 час.)  
За право провести районные дожинки в Слонимском районе боролись два агрогородка: Жировичи, Сеньковщина. Борьба завершилась не шуточно. Интрига пока не разрешилась. 17 ноября в одном из этих агрогородков пройдет районный праздник в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, где соберутся лучшие из лучших, передовики, руководители и специалисты сельхозпредприятий.  
Не останется в этот день без внимания комбайновые экипажи, а также водители, перевозившие зерно от комбайнов, машинисты и операторы сушилок, механизаторы, занятые на прессовании и скирдовании соломы, и механизаторы, занятые в пожарном звене.  
В программе праздника:  
- парад участников жатвы;

• открытие праздника;  
• пролог;  
• приветствие председателя Слонимского райисполкома О.М. Таргонского;  
• торжественное награждение передовиков жатвы;  
• музыкальное поздравление;  
• праздничный концерт с участием А.Ланской и А.Тихонович;  
• выставка народного творчества и декоративно-прикладного искусства.  
Праздничная торговля.

**17 НОЯБРЯ**  
III Международный праздник органной музыки «Органы Европы звучат в Гродно» (Гродно, 19.00 час.), Гродненский государственный музыкальный колледж  
Праздник, мастера органного искусства из России А.Фейсского.

**17 НОЯБРЯ**  
Отборочные туры Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск - 2017» и Международного детского музыкального конкурса «Витебск - 2017»  
(Гродно, Гродненский государственный колледж искусств, 10.00 час.)  
В отборочном туре примут участие лучшие вокалисты области, победители региональных отборочных туров. Вход бесплатны.

**18 НОЯБРЯ**  
Концерт группы «ТЕНИ» (г. Гродно, Ночной клуб «Movie 60», 22.00 час.)  
18 ноября в 22.00 час., ко Дню студента в Ночном клубе «Movie 60» Молодежного центра «Гродно» (ул.Советская, 9) пройдет концерт известной гродненской группы «ТЕНИ».

Группа ТЕНИ - это драйв, живой звук, атмосфера веселья, позитива, гарантия отличного настроения на вашем празднике! ТЕНИ - это музыкальная группа новой формации, исполняющая мировые хиты российской и зарубежной эстрады в тенденциях современного времени, при этом музыка остаётся узнаваемой и, более того, понятной как молодому, так и старшему поколению. Профессиональное и современное звучание ансамбля оценят даже самые искушенные слушатели! Участники группы:  
- выпускники высших музыкальных вузов Беларуси;  
- постоянные участники, а также призеры городских, областных и республиканских культурно-массовых мероприятий и фестивалей

как в Беларуси, так и за её пределами;  
- участники различных популярных телевизионных шоу таких, как: «Голос», «Легенды Live», «Фаст», «Шанс», «Песня над Нёманам», «Примакция Биседа» (Польша), «Звездный диллинг»;  
- музыкальные сопроводители различных еврейских и мировых турниров по спортивным танцам (Москва, Германия, Литва, Латвия, Польша и др.). Стоимость билета: 10 руб.

**19 НОЯБРЯ**  
День города Вороново (г.п.Вороново, 10.00 час.)  
19 ноября 2016 года г.п.Вороново приглашает на праздничное мероприятие, посвященное 480-летию.  
Юбилейная дата соберет людей, которые своим неустанным трудом создавали и создают историю Вороновщины. Будет торжественное чествование и вручение районных наград ветеранам труда, которые не один десяток лет преумножали успехи Вороновщины в разных сферах народного хозяйства.  
Завершится юбилейный праздник концертной программой с участием государственного учреждения культуры «Музыкальный театр «Рада».  
Программа праздника:  
10:00-праздничная месса в честь жителей г.п.Вороново (Церковь Святых Апостолов Симеона и Иуды Фаддея г.п.Вороново);  
12:00-официальный прием гостей у председателя Вороновского районного исполнительного комитета (ул. Советская);  
13:00-16:00-торжественное открытие праздника, церемония награждения, праздничная концертная программа (Центр культуры, ул. Советская).

**19 НОЯБРЯ**  
Свята Беларускай лямкі (аг. Индура, Гродненский район, 13.00 час.)  
Агрогородок Индура приглашает всех 19 ноября на «Свята Беларускай лямкі». На празднике мастера народного творчества Гродненского района представят свои коллекции кукол, выполненных из различных материалов: соломы, льна, палье-маше, текстиля. В экспозиции можно будет увидеть образцы, национальные, а также современные куклы.  
В программе праздника: театральное представление «Лямка у карагодзе жыцця»; выставка-ярмарка кукол мастеров народного творчества Гродненского района; игровая программа «Луны з чароўнага куфара»; мастер-класс по изготовлению традиционных оберегов-кукол.

## Крупным планом

## Школа как мастерская

## МЫСЛИ

**Учителя постоянно заняты: уроки, факультативы, совещания, заполнение электронных журналов... И всё-таки нам удалось преодолеть все трудности и поговорить с заместителем директора по учебной работе СШ №3 Татьяной Петровной ГАБЕЦ, которая ежедневно добросовестно выполняет свою трудную и такую важную работу не ради славы и наград, а просто по велению сердца, такого открытого для любого из нас, кто нуждается в её добром слове.**



День стоял погожий, последнее октябрьское солнышко пригревало крыльцо школы. Только что прозвенел звонок, и радостные ученики выбежали из классов. Протиснувшись сквозь разноцветье мелькающих рюкзаков, тетрадок и курток, мы зашли в кабинет заместителя директора СШ №3.

Наша собеседница -- замечательный человек всегда с горящими глазами, очень чистой и открытой душой, педагог с большой буквы разговаривает с учениками, как с равными...

Еще когда-то ученица третьей городской школы юная Татьяна всегда мечтала работать учителем. Не думала она о другой профессии. Поступила в Волковысский педагогический колледж. После окончания и получения диплома учитель начальных классов Татьяна Петровна Габец начала свою трудовую деятельность в школе в Руде Липичанской. Получила высшее образование в БГПУ имени М. Танка. С 2003 года она работает в СШ №3, а с 2004 года – в должности заместителя

директора. Наверное, каждый из нас в какой-то момент жизни понимает, какие качества необходимы для человека, профессионала своего дела.

-- Каждый педагог, какой бы стаж у него не был, должен проявлять уважение к своим ученикам, прислушиваться к коллегам, помогать и учиться у других, -- подчеркнула Татьяна Петровна.

А еще во время беседы она отметила, что благодаря такому дружному,

крепкому и сплоченному коллективу и результаты работы хорошие.

Татьяна Петровна Габец в 2006 году была награждена Почётной грамотой отдела образования Мостовского райисполкома, в 2010 году – Почётной грамотой управления образования Гродненского облисполкома.

Нашей собеседнице вручили Почётную грамоту Мостовского райисполкома и Президиума районного Совета депутатов за многолетнюю работу в системе образования, высокий профессионализм и вклад в обучение подрастающего поколения.

Заслуженный авторитет позволяет достаточно легко справиться даже с такими учащимися, которых трудно чем-то удивить. Тщательно готовится она к каждому уроку, все у нее разложено по полочкам. И результаты хорошие. Под ее руководством ученики ежегодно становятся победителями районных олимпиад и научно-практических конференций, а средняя школа №3 получила диплом I степени за эффективную организацию методической работы.

Татьяна Петровна Габец по прошествии многих лет помнит каждого своего ученика. Она помогает детям открывать дверь в мир знаний, добрых взаимоотношений, дружбы, взаимопомощи.

**А. МАКАР**

Фото из личного архива Т. ГАБЕЦ

## Малый бизнес

## Домашних дел мастер

**Недавно в нашем городе появился человек, об услугах которого знают пока немногие. Домашний мастер «Муж на час» - под таким звучным названием работает индивидуальный предприниматель Андрей Александрович Хилюта. С какими бытовыми вопросами чаще всего обращаются мостовчане к специалисту?**

Андрей Хилюта приезжает в Мосты из Волковыска. Свой бизнес он открыл более полутора года назад. Сфера услуг мастера распространяется на три города: Волковыск, Зельву и Мосты.

- Кем я только ни работал: электриком, автослесарем в государственных и частных компаниях. Подумал, проанализировал и принял решение: открыть свое дело. Сейчас много одиноких людей, кто не может самостоятельно заменить кран или поменять розетку. Захотел попробовать себя в этом, - объясняет первопричину прихода к своему нынешнему занятию А.А. Хилюта.

Индивидуальных предпринимателей, подобных ему, в Мостах нет. Как и в Зельве. Правда, три конкурента имеются в Волковыске. Но друг с

другом они не знакомы. Следовательно, и цены не согласовывают. Андрей Хилюта, например, может поставить розетку с нуля за 2 рубля, а заменить смеситель за 5-10 рублей.

Электрика, сантехника, сборка и разборка мебели, ремонт на дому – все это под силу мастеру. С просьбой о помощи ему звонят пожилые люди, одинокие граждане, молодые семьи и даже те пары, где муж не компетентен в вопросах домашнего хозяйства.

- Была на моем профессиональном веку такая ситуация: при переезде у семьи сломался шкаф. Муж сказал, что не умеет и не желает его ремонтировать. Мол, хватает ему и основной работы. Поэтому пришлось вызывать меня. Довольно часто быва-

ет, что звонят именно мужчины, - признается мастер.

Удивительное явление современности, правда? Мужчины в доме есть, а толку от него мало. К слову, муж на час – условное название. Зачастую работа мастера на дому занимает куда больше времени: день, два, а то и всю неделю. Плитку или ламинат не положить за час, особенно если речь идет о нескольких комнатах.

- Конкретно в Мостах работаю в основном с сантехникой и электрикой: заменяю трубы, ванны, подключаю стиральные машины. Хороших специалистов в нашем городе не так много, -- открыто заявил Андрей Хилюта.

Регулярность приезда волковысского специалиста в Мосты зависит не столько от количе-



ства заявок, сколько от характера заказа и времени его выполнения. Причем, сумма здесь не имеет определяющего значения.

Бывает и так, что по итогу вкусы мастера и хозяев расходятся. В таком случае Андрей Александрович абсолютно бесплатно переделывает свою работу. И всегда дает гарантию на оказанные услуги. К примеру, 6-12 месяцев на то, что трубы не будут течь. Если что-то выйдет из строя, неполадка будет устранена также бесплатно.

- В старых домах металлические трубы размещены под уклоном. Когда устанавливаю новый смеситель, он может не выдержать нагрузки и лопнуть. Всегда

объясняю людям эти нюансы, предупреждаю. Некоторые понимают, другие высказывают недовольство, если поломка случилась быстро.

О своем роде деятельности Андрей Хилюта говорит, что теперь он ни от кого не зависит, появилось больше свободного времени. Но работа есть не всегда. А значит, и заработок нестабилен. Но чем дольше предприниматель на этом рынке услуг, тем шире список благодарных клиентов. Ведь настоящие профессионалы всегда будут в цене. Особенно в малых городах.

**В.ТРЫНКИНА**

Фото автора

## Спорт

## В одно кольцо

**В Мостах прошел турнир по стритболу в программе спартакиады трудящихся. Соревновались пять команд – ОАО «Мостовдрев», РУП ЖКХ, районная больница, сборные сельские команды из Правых Мостов, Гудевич.**

Турнир по стритболу, или, как его еще называют, уличному баскетболу прошел на площадке СДЮШОР.

Первое место среди сельских команд заняла команда из Гудевич. Среди городских коллективов в лидерах оказалась команда «Мостовдрев». Победители турнира получили кубок и дипломы. Призеры соревнований также были отмечены в своих номинациях.

Соревнования проходили по круговой системе, в итоге каждая из команд сыграла друг с другом. За ходом игры наблюдали судейская коллегия.

На турнир заходили даже случайные прохожие. Соревнования прошли на высоком уровне. Организаторы хорошо поработали. Хотелось бы, конечно, привлечь больше команд, но финал же оказался прогнозируемым и победил сильнейший. **А. МАКАР**

## Наш современник

**Каждый год Мостовский район пополняется молодыми специалистами различных профессий. Со всей страны к нам едет квалифицированная, перспективная и целеустремленная молодежь. Так, к коллективу Мостовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям присоединился уроженец слонимской земли Дмитрий Павлович Гребень. Уже два года он трудится в инспекции надзора и профилактики инспектора.**



## Дело на всю жизнь

Главная задача Дмитрия Павловича, как инспектора РОЧС, -- предупредить возникновения чрезвычайных ситуаций. Для этого проводятся пожарно-профилактические мероприятия, главное из которых -- информирование населения.

- Каждый должен знать и соблюдать элементарные требования пожарной безопасности, чтобы оградить себя от несчастных случаев. Я должен следить за их выполнением на вверенных мне объектах. А если возгорание всё-таки произошло, то я со всей командой спасателей выезжаю на место происшествия. Там я должен установить его причины и условия возникновения, а также

уточнить материальный ущерб, причиненный владельцам, -- рассказывает Д. Гребень.

Выбор профессии дался молодому человеку непросто. Мама хотела, чтобы он проходил её дело и стал врачом, папа хотел видеть сына в академии МВД. Но пример дяди, любви к спорту и престиж профессии сделали своё дело: Дмитрий отдал предпочтение Командно-инженерному институту МЧС.

- Выбирая профессию, я знал, что мне придётся столкнуться со смертью людей. Поначалу было очень тяжело морально. Сейчас уже проще, хотя к такому привыкнуть невозможно. В такие моменты, как никогда, понимаешь

важность дела, которым занимаешься, -- говорит Д. П. Гребень.

Свободного времени у Дмитрия Павловича немного, ведь служба сотрудника МЧС практически круглосуточная: даже ночью во время дежурства он должен быть готов выехать на место происшествия. Но когда всё-таки выдётся свободное время, Дмитрий Павлович предпочитает провести его с пользой.

- У нас в части есть спортивный зал, оснащённый тренажёрами. Такая роскошь, кстати, есть не в каждой части. Мы с коллегами часто посещаем его, играем в спортивные игры или просто тренируемся. В нашей профессии нужно постоянно

поддерживать форму. А выходные я стараюсь проводить разнообразно: могу спокойно читать книгу, а могу отправиться с друзьями в поход или на рыбалку. Недавно Дмитрию присвоили очередное специальное звание. Теперь он старший лейтенант. Для этого ему пришлось доказать, что он достоин повышения.

Дмитрий -- спокойный, улыбчивый и жизнерадостный молодой человек. Несмотря на всю серьёзность своей должности, он сохраняет оптимизм и чувство юмора.

**Л. САВИЦКАЯ,**  
студентка ГрГУ  
им. Я. Купалы

Фото автора

## Забота

## Дети рисуют сердцем

Гродненское областное отделение «Белорусский детский фонд» совместно с немецкими художниками принял участие в Международном художественном проекте «Дети приветствуют детей». В рамках этого проекта немецкий художник Матиас Юрке -- руководитель международной ассоциации художников «Atelier of art», волонтер, провёл несколько мастер-классов для детей-сирот из дома семейного типа М.Ф. Найдс с воспитанниками школы-интерната для детей с нарушениями слуха, с учащимися гимназии №10 г. Гродно.

Матиас Юрке -- организатор международного проекта «Дети приветствуют детей». Он уже работал с детьми в Германии, Польше, Румынии, Сербии, России, Израиле, Украине, Молдове. Ранее художник и его коллеги-волонтеры были в Беларуси в ноябре 2012 г. и мае-июне 2014 г. Художник в Беларуси проводит с детьми благотворительные мастер-классы, обучает их технике работы с акриловыми красками по дереву и технике работы с мягким камнем.

Все работы, выполненные ребятами, были представлены в столич-

ной художественной галерее Л.Шемелёва. Творчество, как ничто другое, может поддержать, окрылить, окутать вдохновением, раскрыть мир. Картины становятся своего рода художественными приветами, которые передают друг другу ребята из разных стран.

Матиас Юрке отмечает: «Всех детей, даже весь мир объединяет именно любовь к искусству. Дети рисуют сердцем -- это факт, с которым невозможно спорить. Особенно, глядя на картины особенных детей. Это незамысловатое творчество особенно ценно своей искренностью и неповторимостью. Мир ребека может быть окрашен в любые тона и оттенки». Огромный мультинациональный педагогический опыт художника не даёт усомниться в справедливости его рассуждений.

За четыре года белорусской ветки проекта «Дети приветствуют детей» в мастер-классах Матиаса Юрке приняли участие более 120 детей из Минска, Бобруйска, Осиповичей, Лиды, Гродно и других городов нашей республики.

**Т. ЧЕРВЯКОВА,**  
директор ГОО «Белорусский детский фонд»

## В трудовом коллективе



Фото автора

Наша сегодняшняя героиня -- Екатерина Геннадьевна Ковальчук -- работает инженером-технологом отдела промышленности Мостовского филиала облпотребобщества. С выбором профессии определиться не составило труда, так как

девушка очень любит готовить, особенно радовать своих близких вкусной выпечкой. Она окончила Гродненский государственный аграрный университет и теперь переехала в Мосты.

- Освоить на новом месте было просто,

## Чтобы хлеб был вкусным!

**Помните, как было ответственно ходить в детстве в магазин за хлебом? И как же трудно было донести ещё тёплую булку домой. Как приятно было кусать её хрустящую корочку! А уж если друзья со двора заметили покупку, то, наверняка, вернулись на порог с пустым пакетом. Помните, как любимая бабушка всегда подавала кулинарные изыски в виде булочек и пирогов к праздникам. Это всё приятные воспоминания. Но есть люди, в обязанности которых входит накормить вкусным хлебом не только свою семью, но и весь город ежедневно.**

Красивый город, новые знакомства, интересная работа по специальности. После окончания университета всё сложилось как нельзя лучше, -- рассказывает собеседница.

Девушка с улыбкой вспоминает свой первый день на работе. Тяжело было справиться с волнением, но приняла «новенькую» очень радушно: познакомилась с сотрудниками, показали производство, помогли разобраться с отчётами. На хрупких плечах девушки лежит большая ответственность: контроль за технологическим процессом, ведение документации, и, главное, поставка качественной продукции

на прилавки магазинов.

- На работу я иду с большим удовольствием. Иногда, конечно, бывают трудности, но у нас очень дружный коллектив, который помогает разобраться в рабочих моментах. Сложился хороший отношения как с начальством, так и с подчинёнными, -- добавляет Екатерина Геннадьевна.

Свободное от работы время девушка проводит с пользой: учит языки, занимается спортом, читает книги. Не может

обойтись и без прогулок с друзьями.

- В городе очень красивый парк, и, конечно, как у всех приезжих, особое восхищение вызывает подвесной мост, -- признаётся Екатерина. -- Особенно приятно видеть, как там прогуливаются молодые семьи. Гордые молодые папы, а рядом мамочка инструктаж даёт по ведению детского коляски. Кто знает, может, и я скоро тоже буду так гулять...

В дальнейших планах в будущем у нашей героини -- построить крепкую семью. Она убеждена, что именно это является фундаментом, на котором строится счастливая жизнь.

Примером для меня остаются мои родители. Главное, чтобы была поддержка от любимых людей. Когда за тобой сильный тыл, то горы можно свернуть. Ведь только по-настоящему счастливые люди могут стать справедливыми начальниками, добросовестными работниками, да просто неравнодушными прохожими, -- убеждена собеседница.

А что касается карьеры, то девушка стремится к тому, чтобы стать одной из лучших в своём деле, и общается дальше продолжать радовать горожан качественной и вкусной продукцией.

**Ю. ПРЕДКО**

**Желаем  
счастья!**

13 ноября  
исполняется 80 лет нашей  
**ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ МАМОЧКЕ,  
БАБУШКЕ И ПРАБАБУШКЕ  
ЕЛЕНЕ СТЕПАНОВНЕ ПАНЮК!**

От всего сердца поздравляем с юбилеем!  
**Нет на свете мамочки дороже  
Той, что нас под сердцем берегла,  
Мама, ты становишься моложе,  
Если наши ладятся дела.  
На колени встав, целуем руки,  
С днём рождения, человек родной,  
Знаем, ближе нет, дорожке,  
Ты наш светлый ангел неземной.  
Дай же Бог здоровья и удачи,  
И вечной радости в душе:  
Ведь ты для нас так много значишь,  
Так поживи подольше на земле!**  
**С любовью к тебе твои дети,  
внуки и правнуки**



Дети и внуки  
спешат поздравить с 80-летним юбилеем  
**ЛЮБИМОГО ОТЦА И ДЕДУШКУ  
ИВАНА ДЕМЬЯНОВИЧА ГАЙДАША!**

Дорогой наш, в этот замечательный праздник  
хочется пожелать тебе очень крепкого здоровья  
и сил на долгие-долгие годы, чтобы каждый день  
был наполнен светом и радостью. Пусть на душе  
всегда будет тепло и солнечно. Радуй нас своей  
улыбкой, а мы будем неустанно радовать тебя  
нашими победами и успехами!  
**Папа, родной наш, любимый,  
Дедушка славный, незаменимый,  
С днём рождения поздравляем  
И всяческих благ желаем,  
Чтобы ты никогда не болел,  
Чтобы ты никогда не старел,  
Чтобы вечно был молодым,  
Мудрым, добрым и нежным таким!**  
**С любовью дочь, сын, невестка, внуки**



**ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША  
ЖЕНА, МАМОЧКА, ТЁЩА, СВАХА И БАБУШКА  
ЕЛЕНА ВАЦЛАВОВНА ЛОЙКО!**

От всей души поздравляем тебя с юбилеем!  
Спасибо, мама дорогая,  
За твой нелёгкий женский труд,  
За нас, детей, что ты вырастила,  
Внучат, что скоро подрастут.  
За то, что ты душой красива,  
За это всё поклон земной,  
Здоровой будь и будь счастливой,  
Останься вечно молодой!



**С любовью к тебе муж, дети,  
сваха и внуки**

**ДОРОГАЯ МАМОЧКА,  
СВЕКРОВЬ И БАБУШКА  
МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА КОЛЕСНИКОВА!**

Поздравляем тебя с юбилеем!  
Где взять одних благополучий?  
Так не бывает - это факт.  
Но пусть побольше будет «лучше»  
И меньше будет «кое-как».  
В день рождения и по жизни желаем крепкого  
здоровья, улыбок, радостных хлопот, счастья,  
мира и веселья сегодня, завтра, круглый год!



**Родные**

**ПоГода**

В ближайшие сутки ожидается  
неустойчивая погода. Темпера-  
тура воздуха ночью -3...-6, днём  
0...+1 градус. Местами пройдёт  
мокрый снег.

Факт нашей жизни

## Дед Мороз готовит подарки

Мостовские почтовики уже начали приём заказов на новогоднюю услугу  
РУП «Белпочта» «Поздравление Деда Мороза».

Как и всегда, к Письму от Деда Мороза – красочному новогоднему поздравлению с теплыми словами и пожеланиями – можно добавить одну из предложенных игрушек. Это может быть большая мягкая игрушка – символ года: очаровательный Петух, который принесёт удачу в дома близких и родных. А также мягкая игрушка Петушок с секретным карманом.

Цена заказа будет зависеть от наполняемости новогоднего сюрприза. Так, только красочное новогоднее поздравление стоит 2 рубля, вместе с большой игрушкой – 18 рублей, а с маленьким Петушком – 12 рублей.

Как подчеркнула заместитель начальника районного узла почтовой связи Антонина Мечиславовна Кулик, оформить заказ на новогоднюю услугу «Поздравление Деда Мороза» можно в любом



отделении почтовой связи района, а также у почтальонов.

-- А в канун Нового года почтальон доставит заказанный подарок домой и по возможности вручит его лично в

руки ребёнку, которому предназначен, -- уточнила Антонина Мечиславовна. -- Ведь в том, чтобы сделать один из самых любимых праздников детворы ярким и запоминающимся, и

заключается основная цель данной услуги, которая реализуется под девизом: «Сказка в каждом доме!»

Кроме того, в центральном отделении почтовой связи Мосты-2 уже установлен специальный ящик для писем Деду Морозу и Снегурочке. Здесь можно найти и правильный адрес для письменных отправлений главным героям новогодних праздников: Беловежская пушча, деревня Каменюки, Каменецкий район, Брестская область.

И ещё. Мостовские почтовики предлагают большой выбор поздравительных открыток к приближающимся праздникам. Ведь даже в наш век стремительно развивающихся информационных технологий так приятно получить послание, с любовью выбранное и подписанное родным человеком.

**Н.СВЕТЛОВА**

Дело вкуса

## Имя выберет...

По какому принципу родители дают детям имена и почему одни Димы и Даши, а другие -- Димитриусы и Дарины?

«Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт» -- пел находчивый капитан из советского мультфильма. Пожалуй, корабельная истина подходит и для человека. Хочется, чтобы имена были яркими, характерными, несли в себе сакральный смысл и подошли хозяевам. Что же формирует моду на имена? 100-200 лет назад её частично регулировали церковные нормы. В какой день крестили -- в честь того святого и именуется.

Потом настала эпоха уподобления героям. Например, интеллигенция традиционно искала кумиров на страницах книг. В честь пушкинских героинь девочек называли Татьяной и Ольгой. Сам Пушкин вместе с Суворовым и Невским дали в XX веке огромную популярность имени Александр. Лётчик Валерий Чкалов стал прототипом для маленьких советских Валерий. В этом ряду именных кумиров стоят Любовь Орлова, Сергей Есенин, Георгий Жуков. Есть и более поздние звезды кино- и телемира -- Марианна, Данила Багров. Плюс традиционные для Беларуси имена -- Елена (Алёна) и Николай.

Мы решили узнать у начальника отдела ЗАГС Мостовского райисполкома Т. И. Термось, какие имена пользуются популярностью сейчас на Мостовщине. -- **Татьяна Ильинична, что Вы можете сказать о рождаемости? Естественный прирост населения набирает обороты?**

- За десять месяцев 2016 года отделом ЗАГС



Мостовского райисполкома и сельисполкомами района зарегистрировано 238 детей, что на 9 больше, чем в 2015. Из них мальчиков -- 110, девочек -- 128, также зарегистрировано 3 двойни. Конечно, мы ещё не достигли идеальной ситуации естественного прироста населения, но прибавление в этом показателе не может не радовать.

-- **Молодые родители всё чаще называют своих детей необычными именами. Это становится модным? Какие имена наиболее популярны?**

-- Самыми популярными женскими именами в текущем году стали: Полина, София, Анастасия, Карина, редкими -- Камилла, Арина, Эльвира, Ева. Среди мужских имён большей популярностью пользовались такие, как Даниил, Максим, Кирилл, Матвей. Более оригинально называли мальчиков Елисей, Тихон, Турал, Марек.

**НА ЗАМЕТКУ:**

Каждое имя несёт смысл. Что же мы вкладываем в своё будущее? Полина -- «освобожденная», «легко идёт на контакт, очаровывает»; Даниил -- «судья», «справедливый человек», «порядочный человек с отличной интуицией». Давая имя своему ребёнку, стоит задумываться над его значением.

**А. МАКАР**

**Зара над Нёманам**

Мастойцкая районная газета.  
Газета выходит у серады і суботу.  
У тыдзень выпускаецца два нумары.  
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,  
Рэспублікі Беларусь.  
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы  
Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.  
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.  
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам  
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Намеснік галоўнага рэдактара **Наталля Аляксееўна ШЭЎЧЫК**

**АДРАС**  
РЭДАКЦЫЯ:  
231600,  
г.Масты,  
вул.Савецкая,34  
Індэкс 64033

**ТЭЛЕФОНЫ:** галоўнага рэдактара -- 3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў -- 3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85, бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп'ютарнага цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Набор і вёрстка камп'ютарнага цэнтра "Зары над Нёманам"  
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП "Гродзенская друкарня":  
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,  
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» - Гродзенскае абласное  
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.  
Падпісана да друку 11 лістапада ў 10.00. Тыр. 4043 Зак. 5664

Наш сайт у інтэрнэце:  
<http://www.mosty-zara.by>  
E-mail: [zarja@mail.grodno.by](mailto:zarja@mail.grodno.by)

ISSN 2218-919X



Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў. За змест аб'яў і іншай рэкламы рэдакцыя не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.